

жоду на абсолютну вагу і гору, або узамашиноним намір галасі і расійскім бюджэтам. Як і ў паряднага гады, так і ў 1927-28 годзе расійскія бюджэты зводзіліся ў вялікімі дэфіцытамі. Калі нават прыняць пад увагу, што некаторыя прыбыткі, якія маюць раённае значэнне, не перадаюцца ў раённы бюджэт, дык гэта ўсё-ж такі значныя вынікі ў сувязі прыбыткаў і выдаткаў на раённым бюджэце не ўлісе.

Лічы гавораць аб тым, што значныя сродкі, па сваім характары гарадскога паходжання, перакідваліся на здавальненне патрэб вёскі.

Такое рэгуляванне бюджэту гораду і вёскі шляхам перакідання сродкаў з гораду ў раён у даны момант атрымавае абмежаваныя магчымасці.

Ёсць ракая неадпаведнасць паміж удзелам сельскага насельніцтва ў прыбытках мясцовага бюджэту і доляй агульных выдаткаў, якія прыпадаюць на абслугованне яго. Так, напрыклад, уся сума сельска-гаспадарчага падатку, сабраная па ВССР у 1926-27 г., гэта в. галоўнейшая крыніца прыбытку ад селянства для рэспубліканскага бюджэту, складае крыху больш 8 мільянаў рублёў (у мясцовы бюджэт наступіла адлічэнняў ад сельска-гаспадарчага падатку 5.400 тыс. руб.) у той час, як толькі адны выдаткі на народнай асьвеце выкаваны раённымі бюджэтам у суме 7.800 тысяч рублёў, ня лічычы палага разу ўстаўкі, якія абслугоўваюць селянства і праходзяць па іншых бюджэтах, відавочных і гарызонтальных.

Абхват выдаткаў раённага бюджэту ў 1926-27 г. вызначаўся больш, чым у 16 мільянаў. Удзел жа прыбыткаў сельскага насельніцтва ў бюджэце можна, прыкладна, вызначыць менш, чым у 10 мільянаў руб. Калі-ж далучыць выдаткі, што прыпадаюць на абслугованне

нашага мажымальнага, з нашага пункту гледжання, сума будзе складаць 4,1 проц. усяго абхвату мясцовага бюджэту за 1927-28 г. і каля 9 проц. абхвату раённага бюджэту.

Куды сцягнута павінна накіраваць сабраныя ім сродкі? Гэта пытаньне павінна быць спецыяльна абгаворана, бо патрэб вельмі шмат, запатрабаваны ў насельніцтва вельмі вялікія і рознастайныя. Тут толькі трэба зазначыць на небяспеку, што збіраемыя сродкі будуць распыляцца па дробных патрабах. Нам прадстаўляецца правільным, каб насельніцтва бачыла рэальныя вынікі сваіх намаганняў. Трэба, каб эфект затрат дзейнічаў на больш або менш доўгі перыяд. Гэта можа быць дасягнута толькі ў тым выпадку, калі затраты будуць праводзіцца на капітальныя ўкладанні, галоўным чынам, на новае будаўніцтва.

Зразумела, вагіраванне сродкаў залежыць ад самога насельніцтва, але шмат чаго залежыць ад метавай устаноўкі ўсіх савецкіх і партыйных работнікаў, якія будуць прымаць удзел у кампаніі па самаабкладанні.

З практыкі праходжання гэтага кампаніі ў другіх раёнах Саюзу можна заключыць, што патрэбна вялікая растлумачальная работа сярод селянства, што пэўныя групы селянства, яго катэгорыі элементны, імкнуцца сарваць разгортванне справы самаабкладання.

Асабліва павінна быць выразнай і інтэнсіўнай растлумачальная работа ў нас, у Беларусі, дзе да гэтага часу добраахотнае самаабкладанне мела меншае ўжыванне, чым у РСФСР і Украіне.

З практыкі праходжання гэтага кампаніі ў другіх раёнах Саюзу можна заключыць, што патрэбна вялікая растлумачальная работа сярод селянства, што пэўныя групы селянства, яго катэгорыі элементны, імкнуцца сарваць разгортванне справы самаабкладання.

Асабліва павінна быць выразнай і інтэнсіўнай растлумачальная работа ў нас, у Беларусі, дзе да гэтага часу добраахотнае самаабкладанне мела меншае ўжыванне, чым у РСФСР і Украіне.

„НЕ ў ІНТАРЭСАХ ФРАНЦЫІ ШУКАЦЬ ПОВАДУ ДА РАЗРЫВУ з РАСІЯЙ“

Заява Брыяна ў французскім сэнате

ПАРЫЖ, 3. Сваё выступленне ў сэнате Брыян скончыў адказам на інтэрпеляцыю правага сэнатара Жапі. Брыян сказаў:

„Жапі гаварыў аб адносінах з Расіяй. Гэтыя адносіны былі змрочаны інцыдэнтам, які скончыўся вядомым вам чынам. Гэты інцыдэнт дазволіў нам яшчэ раз пацьвердзіць, што роля Францыі ня ў тым, каб умешвацца ва ўнутраную палітыку іншых краін. Якія-б ні былі рашэнні, што ўстаноўлены для сябе асобнымі народамі, Францыі няма чаго займацца іх выпраўленнем. Падобныя спробы могуць у большасці выпадкаў прывесці толькі да непаравільных непаразуменьняў між народамі. Ня трэба забываць, што Расія была нашым саюзнікам у гады вайны, і тое, што яна страціла на палёх вайны сотні тысяч людзей, якія змагаліся за нашу справу. Ня трэба таксама забываць аб доўгіх гадох вернага прыязні між намі.“

Мы павінны добра ўявіць сабе, што страта кантакту з такім краем была-б не ў інтарэсах Францыі. З урадам гэтага краю мы павінны абмеркаваць пытанні вялізнага для нас значэння. Я спадзяюся, што гэтыя пытанні будуць урэгуляваны добра для нашых грамадзян. Дзеля гэтага абмяжумся напамінаннем прадстаўніку гэтага краю ў нас, што ён абавязан прытрымлівацца некаторае карэктнасці, агульнае для ўсіх дыпламатычных прадстаўнікоў. Напамінім яму таксама, што калі сучасны расійскі рэжым быў нам прызнан і былі адноўлены зносіны, было дакладна абгаворана, што гэта робіцца на катэгарычнай умове, на

моцы якое Расія абавязуецца ніколі не рабіць спроб умешвання ва ўнутраныя справы Францыі. Я сачу за тым, каб гэта ўмова паважалася і пераканан, што пасол, які нядаўна прыехаў, каб заняць свой пост, заняў яго, натхнёны тым-жа імкненнем.

Нам трэба зрабіць супольна яшчэ даволі многа крокаў, каб урэгуляваць сур'ёзныя праблемы, якія дагэтуль яшчэ стаяць між абодвума краямі. Дзеля гэтага мы не павінны ўскладняць нашы адносіны чыннасцю, якая вынікае з меркаванняў унутранога палітыкі. Калі абодва бакі прынімуць як належыць гэтым перакананнем, дык я ўпэўнен, што адносіны між абодвума краямі прывядуць да добрых вынікаў. Ва ўсякім разе, я лічу, што не ў інтарэсах Францыі сыстэматычна шукаць поваду для разрыву з такім вялікім краем, як Расія.“

ВЕСТКИ з КИТАЮ

Зноў параненне мук-дэнцаў

ШАНХАЙ, 3. Атрады сялянскіх арганізацый „Тыемвагу“ (таварыства сяброва брані) напавілі паражэнне мукдэнцаў войскамі Шаньшаньчуань (у 300 кіламетрах на паўднёвым захад ад Пекіну).

ШАНХАЙ, 3. Як паведамляюць газеты, войскі Чун Юн-сяна завалялі горад Цаосян (у паўднёвай частцы Шаньшаньскай правінцы).

Пленум МК Усе Кітаю

МАСКВА, 4. На пленуме МК, што адбыўся 31-га студзеня, а дакладам выступіў тав. Угланаў, які звярнуў увагу пленуму на слабыя вучасткі гаспадарчай і партыйнай работы. Асабліваю увагу тав. Угланаў удзяліў пытанні кіраўніцтва рэвалюцыйнай вытворчасці і ролі півальных партарганізацый, вырашэнню гаспадарчых задач і барацьбе з бюракратызмам.

„Трэба разгортваць самакрытыку, — гаворыць т. Угланаў, і весці самую рашучую барацьбу з бюракратызмам“. Спыняючыся на ўнутрыпартыйнай працы, ён адзначыў: „Партарганізацыя павінна вытываць вытрыманых, дысцыплінаваных бальшавікоў у рабочых, што прыняты ў партыю за час кастрычнікавага закліку. У адносінах да былых апавіцыйнараў, што засталіся ў партыі, задача выяшчаецца ў тым, каб правесці, як на справе яны выконваюць усе паставы партыйных арганізацый“. Абгаворванне пытаньняў, пастаўленых т. Угланавым, адбылася на працягу двух пасяджэнняў.

Врышты сярод шанхайскіх друкароў

ШАНХАЙ, 3. Сярод шанхайскіх друкароў зроблены арышты па абвінавачванні ў друкаванні лістовак і брашур. Супрацоўнікі Цэнтрсаюзу выехалі з Ханькоу

ШАНХАЙ, 3. Паводле вестак „Історыя Тайме“, з супрацоўніка хавьскога аддзялення Цэнтрсаюзу, высланыя уханскімі ўладамі ў сувязі з зачыненнем аддзялення, выехалі з Хавьскоу.

У Польшчы і Заходняй Беларусі перад выбарамі

Зачывярджэнне сьпісу рабоча-сялянскага адзінства

ВАРШАВА, 3. Польскае тэлеграфнае агенцтва паведамляе: „Большасцю галасоў дзяржаўная выбарчая камісія зацьвердзіла выбарчы сьпіс рабоча-сялянскага адзінства ў сойм і сэнат“.

У Віленшчыне паданы з сьпісы

ВІЛЬНЯ, 3. У акруговую выбарчую камісію ў Вільні паданы з выбарчых акруговых сьпісы: сьпіс кандыдатаў рабоча-сялянскага адзінства ў сойм, сьпіс кандыдатаў ППС у сойм (10 асоб) і сэнат (6 асоб) і сьпіс ППС лівіцы і „Вызвалення“ ў сойм (9 асоб) і сэнат (5 асоб).

Літоўскі сьпіс у Сьвянцях

ВІЛЬНЯ, 3. Літвіны ў Сьвянцянскім павеце гэтымі днямі агаласілі свой выбарчы сьпіс. На першым месцы стаць былы дэпутат у думу Цэйліс.

Блэк ППС „Бунду“ і нямецкіх сацыялістаў у Беластоку

БЕЛАСТОК, 3. У Беластоку ўтварыўся выбарчы блэк ППС „Бунду“ і нямецкіх сацыялістаў. На першым месцы ў сьпісе будзе кандыдат „Бунду“, на другім — ППС і на трэцім — кандыдат нямецкіх сацыялістаў.

Крызіс юга-слаўскага ўраду

ВЕЛА, 3. Як паведамляюць з Белграду, юга-слаўскі міністр замежных спраў Марыяноўч дзурчыў учора прэ’меру Вукічавічу фармальную заяву аб выхадзе ў адстаўку ўсіх міністраў-дэмакратаў. (У склад ўраду Вукічавіча уваходзіла 6 міністраў-дэмакратаў). У колах, блізкіх да прэ’мера Вукічавіча заўважаюць, што ўрад Вукічавіча, нават у выпадку выхату міністраў-дэмакратаў у ўрад, будзе мець патрэбна большасць у парламенце для правядзення бюджэту і тэрміновых законапраектаў аб амжывай дзяржаўнай паліцыі і вядомай рэформе.

Разгон перадвыбарчага сходу

ВІЛЬНЯ, 3. Гэтымі днямі ў Лідзе палітычная паліцыя забараніла выбарчы сход, наладжаны сялянскаю партыяй.

Блэк „Бунду“ і „Сельробу“ на Валыні

ЛУЦК, 3. На Валыні ўтварыўся выбарчы блэк „Бунду“ з украінскай партыяй „Сельроб“, „Бунд“ і „Сельроб“ выставіць на Валыні аб’яднаны сьпіс кандыдатаў.

Блэк ППС і „Бунду“

ВІЛЬНЯ, 3. У Віленскай і Сьвянцянскай выбарчых акругах ППС мае стварыць выбарчы блэк з „Бундам“. Блэк спадзяецца атрымаць у Віленскай акрузе два мандаты, а ў Сьвянцянскай — 1 мандат.

Канфіскацыя друку

ВІЛЬНЯ, 3. За змяшчэнне артыкулаў „Голас з вайско“ і „Здрайцы“ канфіскаван беларускі часопіс „Сяч Праца“.

МАСКВА, 3. 4-га лістага саўшэцца 50 год ад дня нараджэння старшыні Ёсеукраінскага ЦВК тав. Пятроўскага. У зьвязку з гэтым, прэзыдыум ЦВК СССР адправіў у Харкаў Ёсеукраінскаму ЦВК на імя т. Пятроўскага наступную тэлеграму: «У дзень вашага 50-годзьдзя і 25-годзьдзя рэвалюцыйнай дзейнасці, прэзыдыум ЦВК Саюзу ССР шле вам гарачае прывітаньне. Я заводскага варштату, у падпольі, у сямлі, заўсёды ў бліжэйшай барацьбе за рэвалюцыйную справу пралетарыату Вы прайшлі шлях вытрыманнага барацьбіта-рэвалюцыйнара, зьвязанага сваё жыццё з справай Леніна і яго партыі. Вялікімі кіраўнік Украіны і СССР, Вы ў рэвалюцыйнай сваёй працы на-раўнаны з заўсёды самую цесную сувязь з шірокімі масамі і, як заўсёды, карытаецца іх любоўю. Прэзыдыум ЦВК Саюзу ССР жадае вам многіх-многіх год далейшай карыснай работы».

ХАРКАЎ, 3. Старшыня Ёсеукраінскага ЦВК тав. Пятроўскі атрымаў шмат прывітаньняў, у тым ліку — ад усіх цэнтральных прафарганізацый Украіны, ад арганізацый незалежнага Кіеўшчыны, ад рабочых многіх заводаў Бацькаўска-слаўшчыны і іншых.

НОВЫ ў СЕСАЮЗНЫ РЭКОРД ПА КАНЬКОХ

МАСКВА, 3. На ўсесаюзным з’ездзе фізкультуры 3-га лютага ў спартоўным зале 500 мэтраў на канькох высунуўся на першае месца ленынградзец, па прафэсыйнаму, Калінін, які павіў усесаюзны рэкорд на гэтую дыстанцыю і які заставіў узадзі сябе чэмпіёна СССР Мельнікава. Калінін прайшоў 500 мэтраў у 45,4 сэк., устанавіўшы новае ўсесаюзнае дасягненне. Другое месца заняў Мельнікаў — 46 сэк., трэцяе — Якабсон — 47,5 сэк.

Няўдалая спроба арыштаваць Панаіта Істраці

АДЭСА, 3. Мясцовыя літаратурныя колы атрымалі паведамленне з Атэн аб спробе тамтэйшай паліцыі арыштаваць прыехаўшага з СССР у Грэцыю вядомага пісьменьніка Панаіта Істраці, які абвінавачваецца ў дзяржаўнай здрадзе. Панаіт Істраці прачытаў у Атэнах у тэатры „Габзі“ лекцыю, у якой бязлітасна крытыкаваў сучасны грамадскі лад Грэцыі і заклікаў да замены яго камуністычным. Выступленне пісьменьніка мела выключны посьпех. Спроба паліцыі арыштаваць Істраці посьпеху ня мела, бо яго месцазнаходжанне дагэтуль ня выяўлена.

Начное радыё

Заклік да ўсеагульнага забастоўкі ў Індыі

ЛЕНДАН, 4. Як паведамляюць з Гамбэю, сьведчымства апублікавалі за подпісам Бова (лідэр руху байноту камісіі Саймона, былы галава гардэнога самаўпраўлення ў Калькуце) адозву, у якой заклікаюць насельніцтва Індыі ўсім сродкамі дапамагаць найбольш поўнаму здзейсьненню нацыянальнае жалобы, якая абвешчана ў зьвязку з прыгодам членаў камісіі Саймона ў Індыю. Адозва заклікае да ўсеагульнага забастоўкі.

Падрабязнасці зацьверджэння сьпісу рабоча-сялянскага адзінства

ВАРШАВА, 4. Высьвятляюцца наступныя падрабязнасці зацьверджэння выбарчаю камісіяй рабоча-сялянскага адзінства.

Супроць прапановы ўрадавага камісара па выбарх таварыша міністра юстыцыі Цара аб ануляванні выбарчага сьпісу галасавалі прадстаўнікі ППС, „Вызвалення“, сялянскага саюзу і нацыяналістаў. Нацыяналі-дэмакраты, Пяст (кулацкая партыя) і хрысьціянская нацыянальная партыя ўстрымаліся ад галасавання і гэтым вырашылі лёс сьпісу.

За ануляванне сьпісу галасавалі хрысьціянскія дэмакраты. Біліні да ўраду друі абураны на правых за пазіцыю, занятаю імі пры галасаванні ў выбарчай камісіі. Гэтыя газеты лічаць, што прадстаўнікі правых партый устрымаліся ад галасавання наўмысьля, з мэтай адзначыць зацьверджэнне сьпісу і даказаць, што за час трыманьня ўлады паводзіліся ўжо моцна камуністычны ўплыў.

Да справы шпіёна Шрэка

БЭРЛІН, 4. На вядомага нямецкага журналіста Мэртэнса, які прыехаў у Лейпцыг для дачы паказаньняў на справе шпіёна Шрэка, быў зроблены напад фашыстаў. Фашысты вырвалі ў яго партфель з паведамленьнямі і ідэнтыфікацыяй яму неадольна рэн.

„Трыгнікая пара Існаваньня міжнароднага бюро працы“

БЭРЛІН, 3. Паводле вестак з Жэневы, біліні прадстаўнікі ангельскага ўраду Бетэртонна на сесіі прэзыдыуму міжнароднага бюро працы пры Ліве Падый выканала ажыццяўленыя справы ў прэзыдыум. (Бетэртон заявіў, што ангельскі ўрад лічыць немагчымым ратыфікаваць міжнародную канвэнцыю аб 8-мі гадзінным рабочым дні і прапануе перагледзець яе).

Прадстаўнікі прапрыетарыяў залучыліся да ангельскай прапановы. Прадстаўнікі французскага ўраду прапанавалі адтарымаваць абгаворыць ангельскай прапановы да красавіка; Бетэртон згадзіўся. Рабочая частка прэзыдыуму рэзка пратэставала супроць ангельскай прапановы. Дзьбэр Тома (директар міжнароднага бюро працы, былы член французскай сацыялістычнай партыі, заваяваў з ёю цесную сувязь) заявіў, што дзякуючы ангельскай прапанове міжнароднае бюро працы „ўстае на ўраўняньні з мору свайго іонарава“.

Макданальд крытыкуе расійскую палітыку кансэрватараў

ЛЕНДАН, 3. Макданальд у лісьце да кандыдата рабочае партыі на дадатковы выбары Ланкратхэ заявіў: „Расійская палітыка цяперашняга ўраду, якому ўдалося дасягнуць разрыву толькі дзякуючы мабілізацыі ўсіх забабон, па шырокае распаўсюджанай думцы была глупаю, з пункту погляду інтарэсаў гандлю і міжнароднага супрацоўніцтва ў справе міру“.

Ня „вечны мір“, а... прастая прадмова

НЬЮ-ЁРК, 3. Дзяржаўны дэпартамент (міністэрства замежных спраў 3-а Штатаў) рэзка абярэга спробу Брыяна вытлумачыць уступны артыкул, мяркуемага франка-амерыканскага дагавору аб арбітражы, як выключнае магчымасці франка-амерыканскай вайны. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што ўступны артыкул пачынае дагавору ня мае ў сваім зьмесце меркаваньняў Брыяна аб „вечным міры“, а зьяўляецца простаю прадмоваю, якая лічыцца не абавязкова.

Вырасла наша ячэйка в 36 да 42 чалавек і змагла, дзякуючы добрану віраўніцтву жыхароў пра-дпрыемства, зладзіць аўтаматэ-рызацыю вытворчых работ. Не-звычайнае беспартыйнае адмі-ненне школы ячэйкі даходзіць да 40-45 проц. Рабочыя актыўна ўдзельнічаюць у працы паўстан-коў, якія арганізаваныя ячэйкай.

У часе кастрычнікавага закліку ў ячэйку падалі аб прыме ў партыю званым 12 рабочых, прынята 6 ча-лавок.

Асноўным стрыжнем працы ячэй-кі з'явілася праца па кіраван-ні гаспадарчым жыхароў вытвор-часці. Святчасовы заслужыліся дэкады гаспадарчых працаўнікоў і даваўся ім шэраг практычных пра-ваў, у выніку чаго па прадрыв-насці мы маса спарачылі на-кладных выдаткаў. Напрыклад, за-

Рэгулярна наведваюць і са-ма па сабе і расту ёсць і на-ват ліліка.

Уможа 3-хмясней працы нашых прадрывнасцю гурты ўпаўно ся-бе зорудзілі. Асабліва добра пра-дуе гурток блучай мяліткі, ар-ганізаваны ячэйкай для арцелі раз-носнай гаворкі і інш. аднаго-члавец.

Пасляўсюдная дэмонстрацыя ў нашай ячэйцы прайшла дэманіст-на актыўна ўжале партыйна ячэй-кі. Калі 2-3 тав. у пачатку дэ-монстрацыі хісталіся, то ў канцы пры-зналі памылковасць сваіх погля-даў і вярнулі пры распрацоўцы ма-тар'ялаў XV з'езду УсеіП(б) уся ячэйка аднадушна паўнасьцю ўхва-ліла ўсе рашэнні з'езду.

Акрамя дэкадаў, якія рабіліся на сходзе, ячэйка групна стала распрацоўвае матар'ялы XV парт-з'езду.

У агульным ячэйка ідэалігічна здаровая, досыць агураваная і лі-нія ў працы ўста правільная, ад-навідаючая дырэктывам. Цудзім.

Акрамя таго, арганізуюцца влч-ныя пункты пры 7 малочных ар-целях і 2 камунах, па што, апроч крамотаў, будуць уцягнуць сродкі самаго населення. Прадмацна-задача да арганізаваных населен-ня з правільным доглядах бокон-най сьвініні.

Мяркуючы сакавратываць на-воёсцы настаўку боконнай сьвініні.

У акрузе вырабляюцца пяхрэныя наогул сыр, але ён ня годны для экспарту. Ужо ў гэтым годзе бу-дуць абсталяваны два ўзорныя за-води пры лепшых малочных ар-целях для вырабу беспартыйнага сыру.

Мы ўжо вярз можа вывозіць некалькі дзесяткаў тысяч гусей. У Выхаўскім раёне мяркуецца ар-ганізацыя гадвальнік ілемяных гусей і ўжыць іншыя мерапры-емствы па малочнай і пароды на-чытых хатніх птушак, каб павялі-чыць экспарт птушак, як і пуху.

У гэтым-жа сезоне запрадуе вя-

жальніну і таксама для перапра-цоўкі і сушкі ігах і арцеліныя. Для гэтага з'явіўся ўжо дзве дзе-сяць месца і рах і аднаго. Для пачу-ня гэтага агульце атры-маць з фінансу на пашырэнні з'яма-рту 8.000 р.

Акружа можа даваць штогод ка-ля 100.000 пудоў экспартнай а-тонаўкі. Сялі калгасаў і інш. бу-дуць прыведзены ў будтурны стаў.

У раёнах былой Калініншчыны можна абсталяваць 15 новых сма-лакурных заводаў.

Шмат асіны, якай можа даць запалкавую сямонку і цэляваў, прападае ва нішто таму, што яна сячацца ў агульных лесасеках. Тра-ба ўжываць выбарачную рубку асі-ны ва ўзросце 40-50 год і пры лесаўпарадкаванні выдаваць дачы для выдзялення асіновае зясное га-спадаркі.

К. Лапцяў.

У асноўнае скарыстаў пры-ватнік. Маючы магчымасць збы-ваць гатовыя скуртавар па неабмя-жованым высокім цэнах (паколькі прадукцыя дзяржаўнай скурнаой прамысловасці невыстарчальна для з'явальнення попыту), саматужнік у пагоні за сырцом бяспрымна па-вышаў на яго цэны за кошт спа-жыцця гатовага тавару.

І большая частка сырку, якай-б нагла пераапрацоўвалі на тэхнічна добра абсталяваных дзяржаўных прадпрыемствах (таму што вытвор-чыя мажлівасці дзяржаўнай скур-прамысловасці далёка ня выкары-станы) і паступаць да спажыцця па нармаваных цэнах, перапра-цоўваліся на саматужных скур-прадпрыемствах, выходзіла дрэннай якасці і прадзваліся ў тры разы даражэй.

У канцы 1926 году быў правед-лены рад мерапрыемстваў для та-го, каб забяспечыць дзяржаўна-словасці хоць-бы боіскім сырцом. Была праведзена так званая абавя-завая засадка сырку на бойнях.

Аднак, апраўдаўшы сабе ў знач-

наабходнае скурнаой прамы-словасці да таго, каб забіваць жы-віду па-за бойняй в тым, каб пра-даваць скуру саматужніку.

З другога-ж боку, такіх віду сырку, як каніна, выростаў, апош-каўчына, якія атрымліваюцца ад упадку або ад забоем жывёлы (пя-лет. авец) па-за бойняй, і пасля ўвадзеньня абавязковай засадкі ў большай сваёй частцы зыкалі з рынку саматужнікі.

У 1926-27 годзе ўсе дзяржаў-ныя і кааперацыйныя загатоўшчы-кі вышлі з рынку толькі 1/3 агуль-нага выхаду конскага сырку, 2/3 з'яўляў прыватнік. Таксама па вы-расту палова выхаду была зыята прыватнікам.

З пачтку гэтага году становіцца, у сувязі з абостраным попытам на скурную прадукцыю, яшчэ больш пагоршылася. Загатоўка дзяр-жаўнымі загатоўшчыкамі ў пер-шым квартале складала толькі 1/10 частку загатоўка за 1 квартал міну-лага году, загатоўка вырасту — 1/2 загатоўка за 1 квартал мінула-га году.

Рэзі ўпад загатоўка з боку дзяр-жаўных арганізацый, пагражаючае недазабеспячэннем прамысловас-ці сырцом, а спажыцця гатовым та-варам, наставілі перад рэгулюючы-мі арганіамі пытаньне аб неабход-насці барацьбы з прыватнікам спе-кулянтам. У «Зьвяздзе» ўжо па-ведзілася аб праведзеным у па-чэтку студзеня раззе мерапры-емстваў для сьвінення ажилтаку на скурсырцовым рынку.

Замест іх сырац перапрадуць дзярж аводы, у дзяржні момант звычайна неагружаныя.

Мерапрыемствы, якія рэгулююць скурсырцовы рынак, былі правед-лены 10-15 студзеня, і ўжо зараз мы можам канстатаваць заспакаен-не гэтага рынку і палепшаньне хо-ду загатоўчай кампаніі.

У прыватнасці наглядзецца ўсю-ды павялічэнне загатоўкаў па за-боіскага сырку. Параўнаньне ліч-баў загатоўкаў скурсырцовым ка-ніны, вырасту, апоўку (якія ў асноўнай сваёй масе забіваюцца па-за бойняй) за першую і другую дзесяціліўку студзеня даюць такі малюнак: каніна ў 1-ай дзесяці-ліўцы — 43 шт., у 2-й — 270, вы-ростаў у 1-й — 172, у 2-й — 287, апош у 1-й — 3.380 шт., у 2-й — 6.263.

Гэты ўзрост загатоўкаў сьведчыць аб павялічэнні паступленьня сырку ў чаны дзяржаўнай прамысло-васці і аб палепшанні забеспя-чэння спажыцця добракаснымі і танным таварам.

М. Э-он.

У КРАІНАХ КАПІТАЛІЗМУ

(Агляд)

Шматразова сапных-адраднаўца ігра, якай аб'яднаецца ў II-м Ін-тэрнацыянале, не перастае красаць на ўсіх скрыжаваных аб тым, што капіталістычныя краіны даўно ўжо вынілі з становішча пасля-ваеннага эканамічнага хаосу, што супярэчнасці паміж рознымі ім-пэрыялістычнымі краінамі згладзіліся, што класавая барацьба ўнутры го-тых краін страціла сваю вострасць, што, нарэшце, існуе вельмі паваж-ная ўстанова, якай называецца Ліга Нацый, якай стаіць на варце міру і спакойства.

Адным словам, мудрыя меншаві-цыя вышчуні наведваліюць нам — і з вышчуні парламанцкіх трыбу-наў і з мяккіх рэдактарскіх краслаў — аб наступленьні «новай эры», аб дэўтаў, калі ня вечнай, паласе «роскітну і добравыту» капіталі-стычных краін. Карацей кажучы — аб стабільнасці капіталізму, і пры-тым — усур'ёза і на оўга.

Мы, аднак, зусім нісхільны па-дзяляць гэты сацыял-дэмакраты-чны і нас тану сацыялістычна Гін-дэрбург, Шванкар, Георга У і інш., і інш. маюць права абвіваацыя ў жывер'і адносна трываласці капі-талістычнай стабільнасці. Гэта наша жывер'і ў трываласці капіталі-стычнай стабільнасці грунтуецца на жудзевых і досыць упартых фак-тах. Факты, іменна, такія, што не прадрасяюць нічога «стабільнага» для наоў капіталістычных і іх блю-даліцаў.

Гэтыя факты сьведчаць аб глы-бокім эканамічным і палітычным крызісе, які абхлінуў цэлы рад ім-пэрыялістычных краін, аб наўнасці апрад гэтых краін розкіх супярэч-насцей: яны (факты) паказваюць на надвычайную вострасць каў-дзіла-нага пытаньня, яны гавораць аб рознацудным уздыме міжпа-роднае рабочае класу, ня гледзячы на ўсе маючыяся фамысці тэрар-у і ваіных каўтату.

Вось узорчкі капіталістычнае стабільнасці:

1) Пасля праваду жэнэўскае канферэнцыі аб морскім разброў-ні — Злучан. Штаты Амерыкі асы-гноўваюць 725 мільянаў далараў на пабудову воезнага флэту. Гэта выклікала страшнае абурэньне ў «вышэйшых сферах» Англіі і Япо-ніі, якія зусім рэзонна бацаць у гэтым флэце пагрозу іх інтарэсам у калёніях. Адгэтуд — сьняборнітва гэтых трох краін на «гамаровую» назву першага морскага пірата.

2) Ваенная інтэрвенцыя Злуча-ных Штатаў у Нікарагуа. Амеры-канскі імпэрыялізм ікноцда наво-ракаваць гэту краіну поўнаму сваёму кантролю для далейшага наступленьня на наўдыва-амеры-канскія рэспублікі. Тут імпэрыялі-стычны Злучан. Штаты натыкаюцца на разкі адпор наролаў Паўднёнае Амерыкі, якія бацаць у ваеннай інтэрвенцыі ў Нікарагуа пагрозу іх уласнаму існаваньню.

Славутую дактрыну Монро — «Амерыка для амерыканцаў» — мі-стэр Булідж і кампанія талкуюць, як «Амерыка для імпэрыялістыч-нае Злучан. Штатаў».

3) Усеіўдыскі нацыянальны кан-грэс, уваршыны за 42 гады, ухва-ліў рэзалюцыю, якай абвяшчае сваёй канчатковай мэтай поўнаю незалежнасць Індыі. Ангельскую ўрадовую камісію Сайнона, якай зоймецца пытаньнем аб «рэформах» для Індыі, населенства апошняй байкатуе.

4) Страшэнная барацьба за ўла-даньне сусьветным нафтавым рын-кам паміж амерыканскім трастам «Стандарт-Ойл» і ангельскім — «Рояль Шэаль». У даным выпадку ідзе барацьба ня толькі паміж дзвюма магутнымі нафтавымі тра-стамі, але і паміж урадамі Амерыкі і Англіі. Абодва імпэрыялістычныя гіганты ліхаманкава рытуюцца да вайны.

5) Няўнасць сур'ёзнейшых разгалосляў паміж Францыяй і Італіяй. Імпэрыялістычныя тэндэн-цыі Мусаліні ікноцда вельмі да-дэка. Лічачы, што Італія была накір'уджана ў Вэрсалі пры падзе-ме здабычы, Мусаліні протэвуе на францускія калёніі Туніс і Сірыю. Апрача гэтага, Італія дамагаецца прадастаўленьня ёй аднолькавых з Францыяй праў у афрыканскім «ін-тэрнацыянальным» порце Танжэр.

Італьянскія тэмніцы скрытна падтрымлівае Англія. Франка італ-лянскія перагаворы, што памячаюць-ца, ваўрал ці змогуць вырашыць сярэчкі паміж дзвюма «раманскімі сьветамі» Зьдзялка, калі яна і будзе, можа адбыцца толькі за кошт слабых, ужо зараз чужа-земным аглядальнікі гадаюць ці адбудзецца гэта зьдзялка за кошт партугальскіх калёніі ў Аф-рыцы, ці за кошт Абісініі, або, нарэшце, за кошт Турцыі. Але та-кога роду зьдзялка, калі-б яна ад-былася, таіла-б ў сабе новыя ўзброеныя канфлікты, бо нават слабая краіна не заацела-б быць зьдзяленай, не вярбіўшы супраціў-леньня.

6) Балканскае пытаньне. Тут скрыжоўваюцца інтарэсы галоўней-шых імпэрыялістычных краін. Іта-лія ўжо знала прыбраць у свае рукі Альбанію, што выклікала стра-шнае абурэньне з боку Югасла-віі і падтрымліваючаў яе Францыі. Югаславія ня можа дапусьціць, каб Мусаліні удалося моцна асесьці на Балкавах. Бо гэта пагражае яе існаваньню. Як мацнейшая з бал-канскіх краін, яна рытуецца да ўзброенага канфлікту з Італіяй. Аднак, апошняй удалося прыдзі-нуць на свой бок Баўгарыю і Тра-цыю і падтрымліваючаў Румынію.

7) Польска-літоўскі канфлікт. Ня гледзячы на «падзельныя рэцэ-пты» жэнэўскіх «міратворцаў», адно-сіны паміж Польшай і Літвой

застаюцца вельмі напружанымі. Пян Шлесудкі «мірышпа» з Літвой думае на аснове поўнай капітуля-цыі ковенскага ўраду. Не падлагае сумневу, што такога роду пан-скі «мір» багаты вялікімі ўсклад-ненямі, якія выходзяць за межы гэтых дзьвюх краін.

8) Хваля забастовак у Нямеч-чыне (мэталістыя), Польшчы, гера-ічнай барацьба амерыканскіх ву-лякопаў у Пэнісільваніі і Калірадо, пагражаючы рост беспрацоў ў Ан-гліі, — усё гэта сьведчыць аб тым, што праца і капітал уступілі па-між сабою ў рашучую схватку.

Можна было-б падаць яшчэ шмат дзесяткаў прыкладаў «устойлівас-ці» капіталістычнага сьвету, але і паданых тут досыць для таго, каб атрымаць поўнае ўяўленьне наоко-т стабільнасці капіталізму.

У сьвятле гэтых фактаў гаво-бнымі і агіднымі з'яоцца сацыял-адраднаўцыя байкі — быццам толькі і магчымы «прагрэс» пры капіталі-стыч, тады, як Савецкі Саюз, адзі-ная краіна, якай кіруецца прадоў-нымі, па іх думцы — краіна бар-барскае.

Мы агульнымі намаганьнямі зра-білі вялікі крок у гаспадарчых і культурных адносінах далёка на-перад. Мы можам пахваляцца та-кімі дасягненьнямі ў галіне рабо-чага законадаўства, якіх ня маюць прадоўныя ніводнай капіталістыч-най краіны. І гэта ў той час, калі ангельскія, а на імі і іншыя сацы-ял-адраднаўцыя вядуць значныны не-рагаворы з прадпрыемцамі аб «мі-ры ў прамысловасці».

Наперад, аднак, усім старан-нямі «рабочых правадуроў», мір у прамысловасці наступіць толькі тады, калі паўстаўшыя рабочыя масы ськінуць з сваіх плеч чужа-даў капіталу і іх прымусліваць.

Пашырэнне сеткі лекавых устаноў

ВОРША. (Уласны кар.). У су-часны момант шырока разгорнута мэдырац'я ў Аршаншчыне.

У горадзе зараз працуе 3 боль-ніцы, у якіх лік ложкаў пашыран в 70 да 160. Рабочая амбуляторыя добра абсталявана і для абслугоў-ваньня падшукан добры склад дак-тароў-спэцыялістаў па розных хва-робах. Пабудован грандыёзны буды-нак пад больніцу, у якім сканцэн-траваны ўсе галоўныя лекавыя ўстановы; сухотны дыспансэр пера-ведзены ў больш прасторнае памяш-каньне, дзе ёсць добры сад. Поруч з гэтым пры сухотным дыспансэры адкрыт стацыянар, у якім зараз настаўлена 25 ложкаў. У далей-шым мяркуецца яго пашырыць.

Цэнтральная амбуляторыя пера-

ведзена ў добра абсталяваннае па-мяшканьне. Пры вэаэрычным ды-спансэры адкрыт стацыянар на 7 ложкаў. Раздільны прытулак, дом дзіці і яслі прыведзены ў належны парадак, кансультацыя і рэнтген досыць добра абсталяваны і удасканалены, адкрыта электра-сільвавое лячэньне.

Пры царскай уладзе ў горадзе была адна земская больніца, якую абслугоўваў адзін доктар і некаль-кі фэльчароў, а зараз ёсць 15 ле-кавых устаноў, у якіх прадуе да 30 дактароў-спэцыялістаў, у склад якіх не ўваходзяць вудактары і лекарскія памочнікі. Сетка лекавых устаноў з кожным годам пашы-раецца.

70.000 руб. на кзатэрнае будаўніцтва

ВОРША. (Уласны кар.). Сьветла акру-говы аддзел камуніальнай гаспадаркі ў-дэ будаваль у г. Воршы 2 двухпавар-ховныя дзвы па 8 кватэр кожны. За-стоўка дэсамтар'ялу ўжо пачалася. Па-будова абыйдзецца ў 70.000 руб.

Магілеў дае памяшкань-ні для фабрыкі штучна-га шоўку

МАГІЛЕЎ. (Уласны кар.). Акрыжак-ном абтаварчу прэкт і выбраў месца для пабудовы фабрыкі штучнага шоўку. На фабрыцы будзе зыята, прыблізна, 1.500 чал. Акрыжакном адна з ўла-насць фабрыкі жылёныя будынікі, у якіх можна будзе зымасьціць уіх рабо-чых, на агульную суму вышч 1 мільёну рублаў.

Растрата грамадзкіх срод-каў

БРЯЗЭПНА. (Ад нашага селько-ра). Рэвізійная камісія Бразьдэцкага ка-мітэту ўвамапамагоі (Меншчына) вы-рыла растрату грошаў і рознага зб'эжка, якую зрабіў стаўшыны гэ-тага камітэту Маркоўскі. Апрача гэтага ўсе справы камітэту ў ама-данапамогі зваходзіцца ў дрэнным становішчы.

За такія адносіны да грамадзкае справы, за безгаспадарчасьць і рас-трату сьлянства патрабуе, каб стар-шыню Маркоўскага прыдзігнуць да

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Злоўжываньні пры земляўпарадкаваньні ў в. Цілевічах

ДУБРОЎНА. (Ад нашага селько-ра). У вёсцы Цілевічах (Аршаншчы-на) упоўнаважанымі зьбіралі грошы на земляўпарадкаваньне без пра-дстаўленьня ільгот беднаце. У выні-ку чаго на 90 руб. было сабрана больш, чым гэта патрабавалася. Не-рападарнае грошы беднаце ня толь-кі не вярнуліся, але і з'явіліся ў

яшчэ зьбіраюцца ўпоўнаважанымі дадаткова.

Па словах упоўнаважанага За-іпава І. сабраныя 90 руб. скары-станы на ўтрыманьне каморніка Іськвеніча, за вошта і Зайцаў атры-маў добры хутар.

Цікава ведаць, ці цікавіўся гэ-тым пытаньнем сельсавет.

С. БЯРЭЗНА. (Ад нашага селько-ра). Рэвізійная камісія Бразьдэцкага ка-мітэту ўвамапамогоі (Меншчына) вы-рыла растрату грошаў і рознага зб'эжка, якую зрабіў стаўшыны гэ-тага камітэту Маркоўскі. Апрача гэтага ўсе справы камітэту ў ама-данапамогі зваходзіцца ў дрэнным становішчы.

Гэтыя факты сьведчаць аб глы-бокім эканамічным і палітычным крызісе, які абхлінуў цэлы рад ім-пэрыялістычных краін, аб наўнасці апрад гэтых краін розкіх супярэч-насцей: яны (факты) паказваюць на надвычайную вострасць каў-дзіла-нага пытаньня, яны гавораць аб рознацудным уздыме міжпа-роднае рабочае класу, ня гледзячы на ўсе маючыяся фамысці тэрар-у і ваіных каўтату.

Вось узорчкі капіталістычнае стабільнасці:

1) Пасля праваду жэнэўскае канферэнцыі аб морскім разброў-ні — Злучан. Штаты Амерыкі асы-гноўваюць 725 мільянаў далараў на пабудову воезнага флэту. Гэта выклікала страшнае абурэньне ў «вышэйшых сферах» Англіі і Япо-ніі, якія зусім рэзонна бацаць у гэтым флэце пагрозу іх інтарэсам у калёніях. Адгэтуд — сьняборнітва гэтых трох краін на «гамаровую» назву першага морскага пірата.

2) Ваенная інтэрвенцыя Злуча-ных Штатаў у Нікарагуа. Амеры-канскі імпэрыялізм ікноцда наво-ракаваць гэту краіну поўнаму сваёму кантролю для далейшага наступленьня на наўдыва-амеры-канскія рэспублікі. Тут імпэрыялі-стычны Злучан. Штаты натыкаюцца на разкі адпор наролаў Паўднёнае Амерыкі, якія бацаць у ваеннай інтэрвенцыі ў Нікарагуа пагрозу іх уласнаму існаваньню.

Славутую дактрыну Монро — «Амерыка для амерыканцаў» — мі-стэр Булідж і кампанія талкуюць, як «Амерыка для імпэрыялістыч-нае Злучан. Штатаў».

3) Усеіўдыскі нацыянальны кан-грэс, уваршыны за 42 гады, ухва-ліў рэзалюцыю, якай абвяшчае сваёй канчатковай мэтай поўнаю незалежнасць Індыі. Ангельскую ўрадовую камісію Сайнона, якай зоймецца пытаньнем аб «рэформах» для Індыі, населенства апошняй байкатуе.

4) Страшэнная барацьба за ўла-даньне сусьветным нафтавым рын-кам паміж амерыканскім трастам «Стандарт-Ойл» і ангельскім — «Рояль Шэаль». У даным выпадку ідзе барацьба ня толькі паміж дзвюма магутнымі нафтавымі тра-стамі, але і паміж урадамі Амерыкі і Англіі. Абодва імпэрыялістычныя гіганты ліхаманкава рытуюцца да вайны.

5) Няўнасць сур'ёзнейшых разгалосляў паміж Францыяй і Італіяй. Імпэрыялістычныя тэндэн-цыі Мусаліні ікноцда вельмі да-дэка. Лічачы, што Італія была накір'уджана ў Вэрсалі пры падзе-ме здабычы, Мусаліні протэвуе на францускія калёніі Туніс і Сірыю. Апрача гэтага, Італія дамагаецца прадастаўленьня ёй аднолькавых з Францыяй праў у афрыканскім «ін-тэрнацыянальным» порце Танжэр.

Італьянскія тэмніцы скрытна падтрымлівае Англія. Франка італ-лянскія перагаворы, што памячаюць-ца, ваўрал ці змогуць вырашыць сярэчкі паміж дзвюма «раманскімі сьветамі» Зьдзялка, калі яна і будзе, можа адбыцца толькі за кошт слабых, ужо зараз чужа-земным аглядальнікі гадаюць ці адбудзецца гэта зьдзялка за кошт партугальскіх калёніі ў Аф-рыцы, ці за кошт Абісініі, або, нарэшце, за кошт Турцыі. Але та-кога роду зьдзялка, калі-б яна ад-былася, таіла-б ў сабе новыя ўзброеныя канфлікты, бо нават слабая краіна не заацела-б быць зьдзяленай, не вярбіўшы супраціў-леньня.

6) Балканскае пытаньне. Тут скрыжоўваюцца інтарэсы галоўней-шых імпэрыялістычных краін. Іта-лія ўжо знала прыбраць у свае рукі Альбанію, што выклікала стра-шнае абурэньне з боку Югасла-віі і падтрымліваючаў яе Францыі. Югаславія ня можа дапусьціць, каб Мусаліні удалося моцна асесьці на Балкавах. Бо гэта пагражае яе існаваньню. Як мацнейшая з бал-канскіх краін, яна рытуецца да ўзброенага канфлікту з Італіяй. Аднак, апошняй удалося прыдзі-нуць на свой бок Баўгарыю і Тра-цыю і падтрымліваючаў Румынію.

7) Польска-літоўскі канфлікт. Ня гледзячы на «падзельныя рэцэ-пты» жэнэўскіх «міратворцаў», адно-сіны паміж Польшай і Літвой

застаюцца вельмі напружанымі. Пян Шлесудкі «мірышпа» з Літвой думае на аснове поўнай капітуля-цыі ковенскага ўраду. Не падлагае сумневу, што такога роду пан-скі «мір» багаты вялікімі ўсклад-ненямі, якія выходзяць за межы гэтых дзьвюх краін.

8) Хваля забастовак у Нямеч-чыне (мэталістыя), Польшчы, гера-ічнай барацьба амерыканскіх ву-лякопаў у Пэнісільваніі і Калірадо, пагражаючы рост беспрацоў ў Ан-гліі, — усё гэта сьведчыць аб тым, што праца і капітал уступілі па-між сабою ў рашучую схватку.

Можна было-б падаць яшчэ шмат дзесяткаў прыкладаў «устойлівас-ці» капіталістычнага сьвету, але і паданых тут досыць для таго, каб атрымаць поўнае ўяўленьне наоко-т стабільнасці капіталізму.

У сьвятле гэтых фактаў гаво-бнымі і агіднымі з'яоцца сацыял-адраднаўцыя байкі — быццам толькі і магчымы «прагрэс» пры капіталі-стыч, тады, як Савецкі Саюз, адзі-ная краіна, якай кіруецца прадоў-нымі, па іх думцы — краіна бар-барскае.

Мы агульнымі намаганьнямі зра-білі вялікі крок у гаспадарчых і культурных адносінах далёка на-перад. Мы можам пахваляцца та-кімі дасягненьнямі ў галіне рабо-чага законадаўства, якіх ня маюць прадоўныя ніводнай капіталістыч-най краіны. І гэта ў той час, калі ангельскія, а на імі і іншыя сацы-ял-адраднаўцыя вядуць значныны не-рагаворы з прадпрыемцамі аб «мі-ры ў прамысловасці».

Наперад, аднак, усім старан-нямі «рабочых правадуроў», мір у прамысловасці наступіць толькі тады, калі паўстаўшыя рабочыя масы ськінуць з сваіх плеч чужа-даў капіталу і іх прымусліваць.

Злоўжываньні пры земляўпарадкаваньні ў в. Цілевічах

ДУБРОЎНА. (Ад нашага селько-ра). У вёсцы Цілевічах (Аршаншчы-на) упоўнаважанымі зьбіралі грошы на земляўпарадкаваньне без пра-дстаўленьня ільгот беднаце. У выні-ку чаго на 90 руб. было сабрана больш, чым гэта патрабавалася. Не-рападарнае грошы беднаце ня толь-кі не вярнуліся, але і з'явіліся ў

яшчэ зьбіраюцца ўпоўнаважанымі дадаткова.

Па словах упоўнаважанага За-іпава І. сабраныя 90 руб. скары-станы на ўтрыманьне каморніка Іськвеніча, за вошта і Зайцаў атры-маў добры хутар.

Цікава ведаць, ці цікавіўся гэ-тым пытаньнем сельсавет.

С. БЯРЭЗНА. (Ад нашага селько-ра). Рэвізійная камісія Бразьдэцкага ка-мітэту ўвамапамогоі (Меншчына) вы-рыла растрату грошаў і рознага зб'эжка, якую зрабіў стаўшыны гэ-тага камітэту Маркоўскі. Апрача гэтага ўсе справы камітэту ў ама-данапамогі зваходзіцца ў дрэнным становішчы.

За такія адносіны да грамадзкае справы, за безгаспадарчасьць і рас-трату сьлянства патрабуе, каб стар-шыню Маркоўскага прыдзігнуць да

СЕРТИФИКАТЫ

Государственных Трудовых
Сберегательных Касс

**выпущены
достоинством**

в **5 и 10** руб.

ЕЖЕДНЕВНО
ПОВЫШАЮТСЯ В ЦЕНЕ

ДАЮТ 12% ГОДОВОГО ДОХОДА

Через шесть лет
удваиваются
в цене и стоят **10 р. и 20 р.**

Охраняют полную тайну сбережения
Свободны от всех налогов.
Сертификаты продаются и покупаются
всеми сберегательными кассами.

Главное управление Государственных Трудовых Касс

Секаровская Жидаковская

ВЫТЯЖКА из Семенных Желез

приготовленная по способу
профессора д-ра БЮХНЕРА

ЦЕНА ФЛАКОНА
2 р.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
во всех
АПТЕКАХ и МАГАЗИНАХ
САМОТАРИИ и ГИГЬЕНЫ СССР

СВЕТЛОМУ СЛОВАМ
ВЫДАЕТСЯ НЕ МОЖЕ
4 ФЛАКОНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ЗАДАЧА 257.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
ЗА НАШ СЧЕТ

ВРАЧИ
в С. П. ТАИИ
по требованию
выдаются
бЕЗПЛАТНО

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА
„Гален-Москва“ Отд. 19

МОСКВА
ГЕРЦЕНА

Жыцьцём
своих братоў
Заходняй Беларусі.

Кожны павінен прачытаць НАСТУПНЫЯ КНІЖКІ:

1. Ванкоўні і Рудаміно. — Нуды вядзе Пісудзіні Польшчу. На бел. мове. 100 стр. Цана 70 кап.
2. Такоама на расійскай мове. 104 стар. Цана 70 кап.
3. БАРАВЫ. — Па крывавай оялядох. 68 стар. Цана 40 кап.
4. Да дні вызвалення Беларусі ад белаліцкага. Стар. 116. Ц. 60 к.
5. Западная Белоруссия. Сборник статей, кн. 1. Стар. 212. Цана 1 р. 50 к.
6. Заходняя Беларусь. Зборнік на бел. мове. Стар. 68. Цана 50 к.
7. Інтрэляцыі беларусіх паслоў у польскі сойм на бел. мове. Ст. 498. Цана 1 р. 25 к.
8. Таксама на расійск. мове. Стар. 484. Цана 1 р. 25 к.
9. Крывавай пудзівай пад рэх. Сявковіча і Александровіча. Стар. 80. Цана 60 кап.
10. ЛУЧАНІН. — Заходняя Беларусь пад панаваннем Польшчы. Стар. 56. Цана 2 к.

РАБОТАЕТ в ПАРИЖАХЕРСКОЙ
на Советской, 85.
время работы: с 10 ч. утра до 3 час. вечера.
№ 2 в 20 в. 20 в. 20 в.

ПА СПРАВАХ падпіскі і абвестак звоніць па телефону 7-81.

ПРАДАЮЦА старыя газеты, газетны ЗРЫЎ.

Зварочвацца ў кантору газеты
„Звезда“ з 9—3 гадз.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакументы лічць насапраўднымі:

Калерак. кн. Рабіновича Л. Л., выдан. 1438	449
Акт на ўладанне домам Татура Д.-М. Ф., выд. Мен. Камітэтам. 1469	1469
Пашпарт Сушчэвіча М. С., выд. Самыхваліўскім РВК. 1470	1470
Лісковая кн. Лейфера П. Д., выд. Мен-стражкаркаса. 1471	1471
Беспрацоўная кн. Драгуна А. І., выдан. Менстражкаркаса. 1472	1472
Сяброўская кн. Скаліка К. М., выдан. Сяюзам рабемлесу. 1473	1473
Пасведчаньне на права працы. Зарычанага К. Л., выд. Мазырскага акр-выканкома. 1474	1474
Партбilet КП(б)Б № 15180. Брант А. С., выд. Караліўскім райкам КП(б)Б. 449	449
Канская картка Бушчына С. 450	450
Асабовая кн. Дулькевіча М., выд. Барысавіцкім РВК. 451	451
Асабовая картка Круціцкага К., выд. Халашеніцкім РВК. 452	452
Асабовая картка Андрэева А. М., выд. Бобрыцкім РВК. 453	453
Патэнт 3 разраду Сьпевака І. А., выд. Лепельскім РВК. 454	454
Асабовая картка Сьпевака І. А., выд. 4 страляцкім палком 2 бел. див. 455	455
Калерак. кн. Бруднага М. В., выд. МЦРК. 456	456
Патэнт Борх Х. Ш., выд. Лепельскім фінадзелам. 457	457
Сяброўская кн. Гурмыч С. С., выд. Барысавіцкім сяюзам рабемлесу. 458	458
Цырвонаякарцка кн. Амукоўча Ф., выд. 6 палком. 459	459
Пасведчаньне на права ўладання домам Амаровіча Ф. Б., выд. Смільніцкім РВК. 460	460
Асабовы пасведчаньне Палавкіна В., выд. Старалароскім РВК. 461	461
Паяная кн. Юшко А. І., выд. Смільніцкім сявжывоцкім таларыствам. 462	462
Патэнт аб сканачыні с.-г. тэхнікуму Федарычыка І. 463	463

ТЕАТР. КІНО

Беларускі Другі Дзяржаўны Тэатр	Нядзеля, 5 ЛЮТАГА „Сон у летнюю ноч“, намядыя ў 3-х дзяхх Паказ для моладзі з уступнымі словамі. Пачатак у 8 г. паз. 1-3.
Кіно-тэатр „Культура“	Грандыёзны мастацкі фільм „КТО ТЫ ТАКОЙ“ Анонс! «ІЗ ПОД СВОДОВ МЕЧЕТИ».
Кіно „Светловог Сякі“	3 прычыны нябыла гранд. пасьпеху ПРАДОЎЖАНЫ ЯШЧЭ НА 1 ТЫДЗЕНЬ сусветны фільм „ВАРЬЕТЭ“, трагедыя ў 8 част. з удзел. Эмілія Янінгса. Толькі 4 дні 2, 3, 4 і 5 Лютага
Кіно „Пітэрбург“	Выдатны мастацкі фільм „ЗАРЭ“ ДРАМА ў 7-мі ЧАСТКАХ Звыш праграмы: ХРОНІКА СОВКІПЕ 2
Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“	„Шестая часть мира“ Пачатак сеансу ў 6, 7 з паз., 9 і 10 з п. гадз. увечары. Нова адчынена ад 5 гадз.

ЗАОЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КУРСЫ „ПО ПИГЛОТ“

(Основ. в 1917 г.)
состоящие в ведении С.-К. Кривоно.

ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ:

бухгалтерия, коммерческ. арифметика, торг. корреспонденция, делопроизводство, исправление почерка, техн.-худож. черчение, машиностроительное черчение, рисование, stenografia и копирует (тефиметр).

Занятия посредством переписки по почте специально составленными лекциями, ВПОЛНЕ ЗАВЕРШЮЩИМИ УСТНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ. По окончании курса учащиеся подвергаются испытанию в специальн. экзамене, комиссии и получают соответствующее СВИДЕТЕЛЬСТВО.

На 1-е ноября 1927 г. на курсах состоит свыше 15.000 учащихся.
Плата комиссично от 1 до 3 рублей.
Требуются бесплатно просветит. программы и условия.
Адрес: Ростов на Дону „ПО ПИГЛОТ“.

БЕЛАРУСКИ ДРУГІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР

Аўторак, 7-ІІ	„ЦАР МАКСІМІЛЬЯН“, драма ў 2-х дзяхх з інтэрмедый. 1-ы агульважастуннік для школьна моладзі г. Менску Пачатак у 7 гадз.
Серада, 8-ІІ	„ЦАР МАКСІМІЛЬЯН“, драма ў 2 дзяхх з інтэрмедый. 5-ы агульважастуннік для студэнцтва.
Нядзеля, 12-ІІ	„БАКХАНКІ“, трагедыя ў 3 дзяхх. Паказ для шафтаварыэта Дзяржтэатру. Пачатак у 8 г. паз. гадз.

ДЗЯРЖАЎНЫ ЯЎРЭЙСКІ ТЭАТР БССР

Чацьверг, 9 лютага	„ОВЕЧИЙ ИСТОЧНИК“ спектакль для рабочае моладзі. Білеты ў клубе КІМ ад 7 да 10 гадз. уроч.
Пятніца, 10 лютага	„ОВЕЧИЙ ИСТОЧНИК“ Лопэ-дэ-Вега. Білеты ў касе тэатра ад 12—21 ад 5—9 гадз.
Субота, 11 лютага	„Овечий источник“. Усе білеты проданы.

ИЗДАТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА „РАБОЧИЙ КЛИЧ“ и „ДЕРЕВЕНСКАЯ ГАЗЕТА“

бром-серебрянная „АСТРА“ бром-серебрянная фотобумага
ГЛАНЦЕВАЯ, МАТОВАЯ, ПОЛУМАТОВАЯ.

Масса отзывов говорит за то, что качественно бумага „АСТРА“ не уступает некоторым сортам выграваных бумаг.

Фотографическая консультация журнала „Советское Фото“ после испытания бумаги „АСТРА“ в своем заключении указывает, что градация тонов отчетлива, с нормально-проработанного негатива, вполне удовлетворительна; время проявления нормальное; степень задыбленности эмульсии — нормальная; пудры при фиксировании и проявлении не наблюдаются; сползания следов нет.

ПОЛИВКА ПРОИЗВОДИТСЯ МАШИНЫМ СПОСОБОМ.

На губ. выставке АХРР-а фотолаборатория „АСТРА“ получила похвальный отзыв за громадные достижения в качестве фотобумаги „АСТРА“.

РОЗНИЧНІ ЦЕНЫ:

6 на 9	35 к.
9 на 13	65 „
10 на 15	90 „
13 на 18	140 „
18 на 24	260 „
24 на 30	430 „
30 на 40	720 „
40 на 50	12 „
50 на 60	16 50 „
Отд. 100	10 —

Проба бумаги высылається за 60 к.
Изгород. заказы высылаются почтой вкл. плат.
При отовых заказах — складка и вывозный про-хит до 3-х месяцев.
Заказы и денежные переводы адресовать: Рязань, Советская пл., Из-ву „Рабочий Клич“ и „Деревенская Газета“.
Выполнение в кратчайший срок по получ. заказа.
Покупайте фотобумагу „АСТРА“.

475.

ПАСЬПЯШЭЦЕ
ПАДПІСАЦА!

на ЛЮТЫ М-Ц ПРЫЁМ ПАДПІСКІ НА ГАЗЕТУ ЗВЯЗДА ПРАДАЎЖАЕЦА.

Не пасьпешыма падпісацца могуць адпа-
віць падпіску сеньня-ж ад 9—3 г. у
канторы газеты
(Савецк., 63, 3-ці паверх)

ПАСЬПЯШЭЦЕ
ПАДПІСАЦА!

Падпісвайцеся на новы двухмесячны часопіс літаратуры, мастацтва і крытыкі „РОСКВІТ“

орган левага фронту мастацтва Беларусі. Выданьне Беларускае Літа-
ратурна-Мастацкае Намуны.

УМОВЫ ПАДПІСКІ НА 1928 г.:

На 1 год 1) (6 нумароў) у дадаткам 3-х зборнікаў **4 р.**
творчасці сяброў Літарат.-Маст. Намуны **3 руб.**
2) без дадатку

На паўгода (3 нумары) **2 р. 20 к.** дадатку **1 р. 80 к.**

Падпіска прымаецца ў рэдакцыі часопісу: Менск, Міхайлаўская, 7, кв. 4, тэл. 11-65, а таксама ўва ўсіх вяслярных Сельдзяржвыдавцтва, паштовых аддзяленьнях, паштовых кальцавікоў і лістаносцаў.

Гадавыя падпісчыкам даецца магчымасьць выслать рэдак-цыі 30 проц. платы, астатнія грошы ўносіць часткамі па атры-маньні кожнага нумару накладною платая.

Часопіс будзе выходзіць разьмерам 280 тысяч друкаваных знакаў на добрай паперы, з ілюстрацыямі, а таксама з аддзелам гумарыстыкі.

Новым падпісчыкам высылаюцца ўсе нумары, пачынаючы з першага.

Кошт публікацыі аб
згубе аднаго даку-
манту **50 кап.**

Кошт абвесткі аб
скасаваньні шлюбу **3 р.**